

В.В. Леванчук,

настаўніца сярэдняй школы №18 г. Брэста

Любоў да маці свет трымае

Сцэнарый свята, прысвечанага Дню маці

Мэта: выхоўваць павагу, пашану да маці; развіваць эстэтычны густ, адчуванне прыгожага ў паэзіі, музыцы, пачуццях.

Форма правядзення: літаратурна-музычная кампазіцыя.

Афармленне залы: стэнд “Не, ніхто не заменіць, матуля, цябе...” з фотаздымкамі матуль і дзяцей; плакаты са словамі пра маці.

**Гучыць музыка (Сумatics “Awake”). Голас за сцэнай**

Не знаю,

Ці ёсць жыццё

На нейкіх зорках.

Я знаў толькі адну зорку –

Пяцікрылую далонь маці,

На якой выраслі

Мы, наш хлеб, нашы песні.

Святло якой

Вечна струменіць.

*М.Танк*

**1 вядучы:** Мама, маці, матуля!

**2 вядучы:** Мамачка, матулечка, мамуля!

**1 вядучы:** Словы гэтыя гучаць музыкай жыцця і самаахвярнасці, мілагучнымі песнямі над калыскай, мелодыяй пяшчоты, ласкавай усмешкай на родных вуснах.

**2 вядучы:** Матулечка – найдаражэйшы на свеце чалавек. Нараджэннем сваім, усплёскам першых захопленых рухаў, гукаў мы абавязаны ёй, Маці.

**1 вядучы:** З самага свайго нараджэння, можа, яшчэ і раней, мы адчуваем цеплыню, ласку, сілу матуліных рук. І ад самай першай хвіліны яна аберагае жыццё свайго немаўляці. Ад першага кроку і да гадоў даросласці, а нярэдка і пасля, яны – нашы анёлы-ахоўнікі.

**2 вядучы:** Хто сагрэў цябе сваім сэрцам?

**1 вядучы:** Мама.

**2 вядучы:** Хто яшчэ ўмее так, як яна, ціха тужыць у адзіноце, чакаючы дзяцей, радавацца ім, аддаваць апошняе, дараваць за няўвагу?

**1 вядучы:** Мама.

**2 вядучы:** Самае чулае і клапатлівае сэрца маці заўсёды свеціцца любоўю. Яно згустак сусветнага дабра, сусветнага святла.

**1 вядучы:** І не важна колькі табе гадоў – дзесяць ці дзевяноста – ты заўсёды будзеш мець патрэбу ў клопаце і цеплыні мацінага погляду, яе любові.

*Першы чытальнік.*

Ёсць матчына любоў.

Яе не зблытай

З ніякай, бо няма нідзе такой —

Пяшчотнай, бескарыслівай, адкрытай.

Шчаслівы ты, пакуль яна з табой.

Ёсць матчына любоў.

Яна будзіла

На золку, каб радуюку не праспаць.

І невядома мне, якая сіла

Магла з пасцелі цёплай падымаць.

Ёсць матчына любоў.

З ёй забываеш

І крыўду, і бяду, і гузакі.

Яе цяпло да скону адчуваеш,  
Як дотык добрай ласкавай рукі.

Ёсць матчына любоў.  
Яна спрадвеку  
Была, як спадарожніца жыцця.  
Ці прыгажун ты будзеш, ці калека —  
Ты для яе — любімае дзіця.

Ёсць матчына любоў.  
Ты ёй аддзячыш.  
Яна табе душу ўсю аддае.  
З дзявочаю, мужчынскай і дзіцячай  
Ніколі ты не зблытаеш яе.

Ёсць матчына любоў.  
Яна нам свеціць  
І ў блізкай, і ў далёкай старане.  
І колькі б я ні жыў на гэтым свеце,  
Любі адною — матчынай! — мяне.

*Юрась Свірка*

**1 вядучы:** Дзень Маці супадае з вялікім народным святам – Пакровам Прасвятой Багародзіцы. А ты ведаеш, чаму дату свята было вырашана прымеркаваць менавіта да свята Пакрова?

**2 вядучы:** Ведаю. Паводле тлумачэнняў праваслаўнай царквы, Пакровы – пакрывала Божай маці, якая абараніла людзей ад бяды. Паводле падання, у 910 годзе падчас богаслужэння Дзева Марыя з’явіла сябе людзям. Яна зняла са сваёй галавы покрыва і распрасцёрла над людзьмі, што былі ў храме, тым самым імкнучыся абараніць іх ад ўсіх бачных і нябачных ворагаў.

**2 вядучы:** Так і кожная матуля нібы крыламі ахінае сваіх дзяцей ад усяго нядобрага. Нашы маці гатовы ратаваць нас ад любога няшчасця, засланіць сваімі грудзямі, каб толькі з намі нічога не здарылася. Яна прыходзіць заўсёды ў самую цяжкую хвіліну.

**2 вядучы:** Беларускі пісьменнік Уладзімір Ліпскі казаў: “Людзі, ні на секунду не забывайце, хто даў вам жыццё, хто беражліва насіў вас пад сваім сэрцам... Матуля – Божая пасланніца на зямлі. У ёй – святы дух...”

### *Другі чытальнік*

Я слаўлю мамы светлае імя –  
Пяшчотнае, нібыта яблынь квецень.  
Матулінага сэрца цеплыня  
Нас сагравае лепш за ўсё на свеце.  
Я слаўлю мамы светлую душу,  
Якая разумее нас з паўслова.  
Я толькі маму памагчы прашу,  
Калі жыццё паставіцца сурова.  
Я слаўлю позірк маміных вачэй,  
Якія бачаць, што нам невядома.  
Даруйце боль праплаканых начэй,  
Калі нас доўга не бывае дома.  
Я слаўлю маму, бо яна – як Бог –  
Усім прабачыць і ўсё даруе,  
Яна для нас сабою ахвяруе,  
Як аніхто пакуль яшчэ не змог.

*Мікола Ляшчун*

**1 вядучы:** Дарагія мамы, а вы памятаеце, як вашыя дзеці былі маленькімі?  
Як капрызнічалі і не жадалі спаць? Не злічыць, колькі неспакойных начэй

было ў кожнай маці, колькі падыходзіла маці ўночы да калыскі, а яе добры голас заўсёды супакойваў. У кожнай мамы ёсць свая калыханка. Яна пранікнёная сімфонія любові, прасякнутая сонцам!

*Гучыць “Калыханка маме” (сл. Н.Мацяш, муз. І. Вінаградавай).*

**2 вядучы:** Маці – самы мудры настаўнік жыцця. Але часам здараецца прыкрае: дзеці, на жаль, бываюць жорсткія ў адносінах да сваіх маці. Хай жорсткасць ніколі не закране ні вас, ні вашых сэрцаў.

**1 вядучы:** Ах, якія мы бываем цяжкія ...

Мы прыносім радасць або мукі.

**2 вядучы:** Пяшчотная, адзіная, цудоўная.

**Разам:** Беражліва твае цалуем рукі!

*Трэці чытальнік*

Цалуйце рукі любя матуль,

Прапахлыя работаю і сонцам.

З душою, прачуленай да донца,

Цалуйце рукі любя матуль.

Не забывайце, што для іх бясконца

Цяжэе вечных клопатаў хатуль.

Цалуйце рукі любя матуль,

Прапахлыя работаю і сонцам.

*М. Пазнякоў*

*Гучыць песня «Матуліны рукі» (сл. Н. Цыбулькі, муз. Л. Захлеўнага).*

**1 вядучы:** Нават самыя маленькія госці нашага свята разумеюць, што мы заўжды адчуваем цяпло матуліных рук і сардэчную цеплыню. Запрашаем на сцэну вучняў 1”А” класа.

*Чытальнік 1.*

З маленства яны нас

Да сэрца гарнулі,

Пяшчотныя, добрыя

Рукі матулі.

*Чытальнік 2.*

Што з ранку працуюць  
Няспынна і лоўка -  
Дачушку накормяць,  
Прычэшуць галоўку,  
Кашулю пашыюць,  
Правераць задачу  
І сына сучащаць,  
Калі той заплача.

*Чытальнік 3.*

Матуліны рукі  
Нас цешаць, галубяць,  
Так шчыра, як маці,  
Ніхто нас не любіць.

*Чытальнік 4.*

Матуліны рукі -  
Адзіныя ў свеце!

*Разам*

Шануйце, любіце  
Заўсёды іх, дзеці.

**1 вядучы:** Аляксей Максімавіч Горкі пісаў: "Без сонца не квітнеюць кветкі, без кахання няма шчасця, без жанчыны няма любові, без маці няма ні паэта, ні героя. Уся радасць свету – ад маці !.."

*Чацвёрты чытальнік*

Блакiтнай зоркi ў мроiве вясеннiм.  
Тваiх вачэй адчую я цяпло,  
Перад табой я стану на каленi.  
Я абдыму, пяшчотную, цябе,  
У твой падол уб'юся галавою.

Рукой пагладзіш ціха па ілбе,  
І стану раптам зноўку сам сабою,  
Маленькім, неслухмяным, гаваркім.  
Ад шчасця скалануся і заплачу...  
Табе я абавязан сёння ўсім,  
Калі хоць нешта на зямлі я значу.

*А. Салтук.*

**Гучыць песня “Маці”** (сл. В.Жуковіча, муз. Е. Атрашкевіч)

**1 вядучы:** А ты ведаеш, якой яшчэ прафесіяй валодаюць усе нашы мамы?

**2 вядучы:** Я магу выказаць здагадку, што нашы мамы маюць прафесію –  
гаспадыня дома. Дом трымаецца на маме. Яны даглядаюць за дзецьмі і  
мужам, рыхтуюць, прыбіраюць і вельмі многае ўмеюць рабіць.

**1 вядучы:** Усё правільна, але не забывайце, мама – гэта перш за ўсё  
жанчына, якая хоча быць каханай!

*Пяты чытальнік*

Прышла тэлеграма

З Адэсы ад мамы:

"Настрой бадзёры.

Цёплае мора.

Па вас сумую.

Моцна цалую".

Нам з татам таксама

Самотна без мамы.

І столькі работы!

Найбольш у суботу:

Мыццё, прасаванне,

Гатуем сняданне,

Абед і вячэру

І лад у кватэры

Наводзім старанна.

Працуем да поту!

Як мама спраўлялася

З гэтай работай?

*Н. Галіноўская*

**1 вядучы:** Мама, мамачка! Колькі цяпла тоіць магічнае слова, якім называюць самага роднага, блізкага, дарагога і адзінага чалавека. Ты ведаеш, я лічу, што мая мама – самая лепшая ў свеце.

**2 вядучы:** Я не згодна з табою!!! Мая мама лепшая за ўсіх!

**1 вядучы:** Чаму гэта?

**2 вядучы:** Таму, што яна МАМА! Бо мама бывае лепшай не толькі таму, што яна робіць нешта добрае, а таму, што яна проста МАМА. Таму для кожнага СВАЯ МАМА лепшая за ўсіх.

*Інцэнніроўка верша Г. Аўласенка “Чыя мама лепшая?”*

Адвячоркам мы гулялі

І аб мамах размаўлялі.

– У мяне, – прамовіў Пеця, –

Мама лепшая на свеце!

Усміхнуўся Толя: – Не!

Мама лепшая ў мяне!

– У мяне! – сказала Поля. –

Бо яна працуе ў школе!

– Ну дык што з таго, што ў школе! –

Запярэчыў Полі Коля. –

А мая кіруе крамай!

– А мая працуе... мамай

І цяпер з сястрычкай дома, –

Прашаптала цііха Тома.

– А мая, – сказала Ната, –



І за маму, і за тату!  
Пэўна ж, мамачка мая  
Лепей вашых удвая!..  
Не згадзіўся з гэтым Пеця.  
Пачалі спрачацца дзеці:  
Коля з Поляй,  
Пеця з Нінай...  
Ну а я  
Пайшоў дахаты.  
З імі я не стаў спрачацца.  
І без спрэчкі ведаў я:  
Калі шчыра разабрацца,  
Мама лепшая – мая!

**1 вядучы:** Гэта безумоўна, што для кожнага дзіцяці свая маці – лепшая ў свеце! І кожнае дзіця надта любіць маму!

*Шосты чытальнік*

Мама мае раму,  
Ходзіць мама ў краму.  
І ў дачушкі Наты  
Цэлы дзень заняты:  
То шукае  
маму,  
То гукае  
маму:  
— Мама,  
дзе піжама?  
— Мама,  
дзе панама?  
— Мама,  
дзе праграма?..

Мама.

Мама.

Мама.

Ледзь прачнецца Ната,

Шуму поўна хата,

Поўна шуму, гаму,

Бо дачушка Ната

Надта

Любіць маму!

*Р. Барадулін*

**1 вядучы:** Мама сочыць за нашай жыццёвай дарогай. Матчына любоў грэе нас заўсёды! Мама – не толькі не дасыпае начамі, хвалюецца і клапаціцца, каб дзіця было здаровае, шчаслівае. Мама – гэта акно ў вялікі свет! Яна дапамагае дзіцяці зразумець прыгажосць свету. Мама з намі ўсё жыццё!

*Прагляд кліпа Зміцера Вайцюшкевіча "Матуля"*

<https://www.youtube.com/watch?v=-Wup15Rzgn0&list=RD->

[Wup15Rzgn0&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=-Wup15Rzgn0&list=RD-Wup15Rzgn0&start_radio=1)

**2 вядучы:** Так, пакуль ёсць маці – жыццё не канчаецца, усё ад маці на зямлі.

**1 вядучы:** Дзяўчына. Жанчына. Маці... Чароўнае кола жыцця, яго пачатак.

Паэт Рыгор Барадулін пісаў: “Калі б была мая воля на тое – пачаў бы я азбуку менавіта з літары М: як і ўсё на зямлі, усё ў нас пачынаецца з Маці. Усё ад маці, усё з-пад матчынага сэрца. Маці адна, маці незаменная”.

*На сцэну падымаюцца ўсе ўдзельнікі свята. Хлопцы і дзяўчаты чытаюць наступныя радкі з вершаў розных паэтаў.*

*Дзяўчына.*

Апошні свой аддасць кавалак хлеба,

Жыццё аддасць, каб толькі мы жылі...

Два сонцы ёсць.

Адно нам свеціць з неба.

Другое – грэе на зямлі.

*Хлопец.*

Кажуць мне, падобны да цябе я.  
Усмешка, як твая, пагляд вачэй.  
Колькі ж, мама, з добраю надзеяй  
З-за мяне не спала ты начэй?

*Дзяўчына.*

Голас незнаёмага можа здзівіць,  
Голас друга – на хвіліну спыніць,  
Голас любай – сагрэць сонцам лета,  
Голас маці – вярнуць з таго свету.

*Хлопец.*

Усё, што маю,  
Усё ад маці –  
Усмешка,  
Першы боль да слёз,  
І асцярожны крок  
Па хаце,  
І мой круты,  
Няроўны лёс.

*Дзяўчына.*

Самыя добрыя вочы – матчыны.

*Хлопец.*

Самыя дбайныя рукі – матчыны.

*Дзяўчына.*

Самае чуйнае сэрца – матчына.

*Хлопец.*

Самая шчырая песня – матчына.

*Дзяўчына.*

Самая светлая радасць – матчына.

*Хлопец.*

Вы – пачатак прыгажосці.

*Дзяўчына.*

Вы – жыцця першапрычына.

*Хлопец.*

Мы цалуем вашы рукі, беларускія матулі!

*Разам.*

Мы схіляем перад вамі ў знак пашаны галаву.

